

Высокаякасна завяршыць веснавую сяўбу!

На палях рэспублікі ў разгары веснавая сяўба. Калясіннае сямейства, рабочыя машыны-трактарныя станцыі і саўгасу змагаюцца за высокі, сталічны ўраджай, за атрыманне краінай ў гэтым годзе 7 мільярдэў 900 мільянеў пудоў хлеба.

На сяўбе ў брыгадах і зменных шыршыца сацыялістычных спаворніцтва, у мношх калгасах палывыя работы спалучаюцца з асушчэннем і асаветненнем багот.

Вясня гэтага года запозненая. Там, дзе свечасоава ўлічылі асаблівасці аб'ектнага вясня, дабіліся нягэронных рэзультатаў. У цэлым жа па рэспубліцы тэмпы сяўбы даўжа не звадзьяняюцца.

З надрукаванай учора зводкі Наркамзема БССР відаць, што асаблівасці вясняў Беларуска-беларускіх і саўгасу змагаюцца за высокі, сталічны ўраджай, за атрыманне краінай ў гэтым годзе 7 мільярдэў 900 мільянеў пудоў хлеба.

Вясня гэтага года запозненая. Там, дзе свечасоава ўлічылі асаблівасці аб'ектнага вясня, дабіліся нягэронных рэзультатаў. У цэлым жа па рэспубліцы тэмпы сяўбы даўжа не звадзьяняюцца.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

Спаворніцтвам з сяўбы ў пачатковым аб'екце і раёнах закона выкаладае трычоту па дэс ураджая 1941 года. Кіраўнікі Асеўскага, Дрысненскага і іншых аддзяленняў раёнаў і ячэй і зараз матывуюць адставанне ў сяўбе дрэньням на вярце, перадачы вяснянага глебы.

У К А З
Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР
Аб узагароджанні 37 стралковай дывізіі
ордэнам Чырвонага Сцяга

У азнаменаванне дваццацігоддзя 37 стралковай дывізіі, за мужнасць і адвагу, прэзідыум у вах з ворагамі савецкага народа, і выдатныя поспехі ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы ўзагародзіць 37 стралковую дывізію ордэнам Чырвонага Сцяга.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сапраатар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.
Москва, Крэмыль. 14 мая 1941 года.

У К А З
Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
Аб назначэнні Старшыні Дзяржплана БССР тав. Чорнага І. Л.
Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў БССР

Назначыць Старшыню Дзяржплана БССР тав. Чорнага Ісаака Львовіча Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў БССР.
Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
Сапраатар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
Н. НАТАЛЕВІЧ.
Л. ПАПКОУ.
14 мая 1941 года. г. Мінск.

У К А З
Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
Аб назначэнні тав. Крупня І. А. Намеснікам Старшыні
Савета Народных Камісараў БССР

Назначыць тав. Крупня Івана Адуаравіча Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў БССР, асаблівішы яго ад абавязкаў Народнага Камісара Земляробства БССР.
Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
Сапраатар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
Н. НАТАЛЕВІЧ.
Л. ПАПКОУ.
14 мая 1941 года. г. Мінск.

48 калгасаў вышлі на асушку балот

ДАМАНАВІЧЫ, 14 мая. (Спец. нар. «Звязда»). Калгаснікі Даманавіцкага раёна, завяршышы сяўбу ранніх яравых, першымі ў Палессі вышлі на масавую асушку балот. 12 мая на балотах працавала 2.276 калгаснікаў з 48 калгасаў раёна. У гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» сакратар райкома тав. Чапэцін паведаваў:
— З пачатку работ на масавай асушцы з калектараў і асушальнікаў выкінуць 18.400 кубаметраў тарфяной масы. За азізнь толькі дзень на балотах раёна пракадзана звыш 14 кіламетраў асушальнай сеткі.

Высокую прадукцыйнасць працы паказалі калгаснікі сельсаветаў «Сяцель», Марынаўскага сельсавета. Калгаснікі-трабавы Янаў Гарбуш выкінуць за дзень 54 кубаметры тарфяной масы і выкапаў порму на 540 прот. 62-гадова калгаснік

Маладзёў актыўна ўдзельнічае ў асушцы балот
ЖАБЧЫЦЫ. (Мінская абласць). Як толькі ўсталяваўся цёплае надвор'е, ў раёне разгарнуліся мелярытарныя работы. Вялікую актыўнасць прымае маладзёў. Маладзёжныя званні калгаса «Чырвоная зязюла» вынараўляюць на дзень пормы. Малады калгаснік Іван Сяргееў змагаўся за кожны дзень з 550 колыў замест 125 па норме.

З пачатку мелярытарных работ маладзёўка звыш раскарчывала 4 гектары хмызнякоў, пракапала 400 пагонных метраў асушальных канаў і загатоўва 25 кубаметраў галы і 7 тысяч колыў. Дружка таксама прынідзіла за асушку балот маладзёжныя званні калгаса «Мені Кірава», «17 верасня», «Большыкі» і інш (БЕЛТА).

Па Мінску і рэспубліцы

АДРЫЦЬ ПАВЕТРАНЫХ ЗНОСІН МІНСК—МАСКВА. Сёння аддзяляюцца правы пасажырска-грузавыя павётрашыя зносіны па трасе Мінск—Масква. На гэтай трасе лятаюць шматматэрыялы самалётна-бамбардзіральныя самалёты «ІС-84». Лінію абслугоўваюць летшыя пільоты-органісты т. Бірчанка, Харп'юк, Кубышка і другія.

Самалёты пакрыяваюць аэрацыю Мінск—Масква за 2 з паловай гадзіны. Яны лятаюць штодзённа ў

Падтрымліваюць ініцыятыву рагачоўцаў
ЖЛОБІН. Дэлегаты гарадскога савета, медыцынскія работнікі і ўсё грамадскі актыву горада рагачоўцаў падтрымліваюць ініцыятыву рагачоўцаў, абвясціўшых барацьбу броду, неахайнасці ў быту, бескультуры.

Горад рабіт на 27 участкаў, якія ўснавальваюць урачы і дэлегаты горадсавета. На агупных сходах жылароў выдзелена каля 200 грамадскіх інспектараў. Яны кантраляруюць ажыццяўленне культуры-адукацыйных мерапрыемстваў у горадзе. За апошнія 20 дзён па ініцыятыву прапрацавалі 45 лекцыяў па санітарна-культурынай тэмы. На лекцыях прысутнічала 1.360 чалавек.

Горад азяляюцца. На вуліцах пасаджана больш 1.000 дэкаратыўных дрэў.

САНАТАРНА-АСВЕТНЫ КІНОФЕСТЫВАЛЬ
Сёння ў Мінску ў клубе медыцынскіх работнікаў, завода імені Варышалава, пачаўся кінофестываль «Санітарна-асветны кінофестываль». Гледачу будзюць паказаны 22 фільмы: «Санітарная абласць», «Толькі за дзень», «Страўніцава-кірочная захворванне», «Нарушэнне рытма сэрца», «Я

чэне шызафрэнзі», «Фізіялаг акадэмік І. П. Паўлаў» і інш. З уступнымі лекцыямі перад дэманстрацыяй фільмаў выступяць заслужаныя дзеячы навуцы БССР прафесары Борчыш, Выдрын, Сітарман, прафесары Фрыд, Пешкін, Гоуб і другія.

Кінофестываль прадоўжыцца да 6 чэрвеня.

НОВЫЯ САРТЫ КАНДЫТАРСКІХ ВЫРАБАТ
ГОМЕЛЬ. Калектыў гомельскага кандытарскага камбіната «Спартак» на працягу апошняга месяца асвоіў і прыступіў да маасвага выраба 4-х новых вышэйшых сарту цукеркаў: Сярод іх—цукеркі «Спар

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ.
В. Ліпін — На партыйнай кафедрэ чыгуначнага вузла.
Р. Таранкоў — Вылучэнне і выхаванне кадраў.
Хроніка выбараў.
Павысіць тэмпы і якасць службы.
АРТЫБІЛІ:
Е. Алексееў — Букургуза і проса па пшэка Палесся.
Е. Гуцінава — Да VII Усебеларускага з'езда нааперэды ініцыятыў.

Падрыхтавана сустрэць маладых рабочых

Больш 6 месяцаў назад па ініцыятыве таварыша Сталіна пачалася падрыхтоўка дзяржаўных працоўных рэзерваў. Дзесяткі тысячы юнакоў, поўных сямойнай удзячнасці да роднага бацькі і настаўніка таварыша Сталіна, з радасцю і натхненнем прыступілі да вучобы.

Каля поўгода вучні школ фабрычна-заводскага адукацыі пад кіраўніцтвам лепшых майстроў, педагогаў авалодвалі рознымі кваліфікацыямі. Божым дэнем у школах ФЗА быў напоўнен напружанай, творчай работай, вучні горада імяніліся як можна лепш асвоіць вышэйшых майстроў, хутчэй стаць у рады рабочага класа.

Сёння пачынаюцца іспыты. Тысячы юнакоў будуць прымаць экзамены. Кваліфікацыйныя камісіі ўсталяваюць рабочы разрад кожнага выпускніка. Вучні атрымаюць атэстаты аб сканчэнні школы, а многія з іх—таэхнальныя граматы.

Многае зроблена майстрамі, педагогамі для таго, каб вучні атрымалі дасканалыя веды. Наспяховаму выхаванню вучэбных праграм значна спрыяла і шырока разгарнуўшаяся сацыялістычная спаворніцтва паміж школамі і ў школах паміж групамі, вучыямі і майстрамі.

У Віцебскай школе ФЗА будаўнікоў № 4 пачаўся выхаванне вучэбных праграм. Лепшыя рэзультаты дабілася група паліткіяў, дзе майстрам тав. Валчанка. Вучыць-паліткія гэтай групы т. Доўгаў выконвае заданне кваліфікаванага майстра на 157 прот., вучыць Амельчанна — на 164 прот.

Не менш паказальны і рэзультаты дасягнутыя Лавітароўскай школай ФЗА № 21, якая рыхтуе супільных паліткіяў. У красавіку 75 прот. вучняў гэтай школы выкапалі пормы кваліфікаваных рабочых. 4 групы паліткіяў гэтай школы выкапалі ў тэрмін заказ на будаўніцтва чатырох бардэяўкаў грузапаўняльнікаў.

У магдэўскай школе ФЗА № 12 159 вучняў, або 53 прот. састава — выдатныя вучыбы, 110 чалавек вучацца на добра. Вучні гэтай школы — токары тт. Малеўскі і Шукаў, слесары тт. Драждзь і Каваленка выконваюць пормы дарослых рабочых.

Вучні мінскай школы ФЗА № 3 самастойна пабудавалі двухпавярховы 8-кватэрны лама, стандартны дом каркасна-засяўнага тыпу. Выкананыя іны работы прымаюць за ацэнку «выдатна». Каля 4.000 вучняў школы прыхавалі да іспытаў з выдатнымі і добрымі ацэнкамі.

Скура на будоўлі, па прапрыемства прылучы выпускнікі школ ФЗА. 10 тысяч юнакоў, атрымаўшых прафесію сталараў, аргументыўскаў, токарэў, слесарэў, электрыкаў, сталупу ў рады рабочага класа, каб працаваць на карысць сацыялістычнай радзімы, каб станаўчымі і абаронцамі мапавань ле эканамічнай і абарончую магутнасць.

Веларуская работа па стварэнню першых школ ФЗА, рамесных і чыгуначных вучылішч, прароблена партыйнымі, савецкімі і гаспадарчымі арганізацыямі, прынесла свае выдатныя плоды. Але трэба яшчэ многае зрабіць, каб правільна скарыстаць маладых рабочых, спрыяць іх вучобы.

Вышуканіі школ ФЗА будуць арганізаваны парадкам пакараны на прапрыемства, на новабудоўлі. Задача дырэктараў прапрыемстваў, начальнікаў будаўніцтваў, партыйных і комсомольскіх арганізацый — стварыць усё ўмовы для таго, каб маладыя рабочыя з першых-жа дзён адчувалі сябе поўнапраўнымі членамі калгаснага, выконваць і перавыконвалі вытворчыя заданні.

Згодна рашэнняў Урада, у першых чыста чэрвеня адбудзецца чарговы прызыў (мобілізацыя) у школы ФЗА. На рэспубліцы ў школы ФЗА будзе прызвана 17 тысяч юнакоў. Трэба зраза-жа рыхтавацца да гэтай важнейшай палітычна-дзяржаўнай справы. Пры гэтым трэба ўлічыць урокі першага прызыва, які адбыўся ў лістападзе мінулага года. Тэлы тысячы маладых людзей горада і вёскі, жадаючы набывць кваліфікацыю, не чакаючы прызыва, дабравольна з'явіліся ішч на вучобы. На кожнае вакацыйнае месца было падаана на 2—3 заявы.

Некаторыя мясцовыя партыйныя і савецкія арганізацыі, захапіўшыся напыхам добраахвотніцтваў, аслабілі арганізацыйную работу па правядзенню прызыва. Напрыклад, у Віцебскай раёне прызыў пачаў на два дні пазней устаноўленага тэрміну. У Брэскай абласці мела месца парушэнне медыцынскіх іспыткаў. У рэзультаты—прыходзілася асылаць работ са школы.

Задача не толькі Упраўлення працоўных рэзерваў пры СНК БССР, але і партыйных, савецкіх і гаспадарчых арганізацый—не дапусціць мінулагага памылка, правесці прызыў арганізавана. Неабходна падрыхтаваць усё для таго, каб з першых-жа дзён забяспечыць нармальны ход вучобы.

Важнейшай справай з'яўляецца палітычнае выхаванне вучняў. Сацыялістычны прамысловы патрэбны не толькі кваліфікаваныя, але і пшэванія, высокакультурныя рабочыя, выхаваныя ў духу бізнеснай адданасці нашай радзіме. Палітычна-масавая работа, з прыходам у школы і вучылішчы намеснікаў дырэктараў па палітычнай частцы, значна палепшылася. Намеснікі дырэктараў многа зрабілі па ўмацаванню палітычнай работы, на раз'ясненню вучням вагаў іх прафесій для сацыялістычнай прамысловасці, на палепшэнню вытворчага навування.

Трэба з першых-жа дзён прыходу новых вучняў у школы разгарнуць усю форму масава-палітычнай работы, пачаць ваенна-фізікультурную справу, мацаваць дысцыпліну.

Паспяхова працесі прызыў новых вучняў, палепшыць якасць усёй вытворчай вучэбнай і палітычна-выхавальнай работы ў школах ФЗА — кроўная справа партыйных, савецкіх і гаспадарчых арганізацый.

Да ведаў дэлегатаў Мінскага гарадскога Савета дэлегатаў працоўных

16 мая склікаецца VIII сесія Мінскага гарадскога Савета дэлегатаў працоўных. На абмеркаванне сесіі ўносіцца пытанне аб вышэйшых выкапанні бюджэта за 1940 год і аб бюджэце на 1941 год.

Пасяджэнне сесіі адбудзецца ў амплішані Лома партыйнага актыва (рог. вул. К. Маркса і Энгельса) ў 7 гадзін вечара.

ВІДАННОМ МІНСКАГА ГАРАДСКАГО САВЕТА ДЭЛЕГАТАУ ПРАЦОЎНЫХ.

УСЕБЕЛАРУСКАЕ СПАВОРНІЦТВА ТАРФАЊІКАУ

Поспехі брыгады тав. Пакуша

БАБРУЙСК, 14 мая. (Спец. нар. «Звязда»). Зварот калектыва торфавазод «Дуска» знойшоў гарачы водку сарод рабочых торфавазод «Новая Беларусь». Комсомольска-маладзёжныя брыгады тав. Пакуша, спаворніцтва з брыгадай тав. Махавая, дабілася выдатных поспехаў. Яна сістэматычна перавыконвае дзёнае заданне. 12 мая брыгада дабыла за змену 45 тысяч торфангалін пры норме ў 37 тысяч, выкапаўшы сваё календарнае заданне на 114 прот.

Узровень работ паказвае спільныя гэтай брыгады комсомол Грынкевіч, які выконвае зменнае заданне на 200 процантаў.

— Мы абвясціліся, — гаворыцца ў дэлегатары брыгады, — сваё сезоннае заданне выканаць да 11 ліпеня — дня вызвалення Беларусі ад беланаякаў, каб заваяваць

пяршыства ва Усебеларускім спаворніцтве тарфаўнікаў. Добрыя паказальнікі дабілася і брыгада тав. Цыганкова. Яна дабылае за змену па 44 тысячы торфангалін пры норме ў 37 тысяч. Асабліва выдатных поспехаў дабілася спільныя брыгады тав. Чысцяк, Багалолаў Дзміці. Ён раскідвае ў змену замест 7 тыс. — 18 тыс. торфангалін і больш.

Тарфаўнік брыгады тт. Цыганкова і Чысцяк таксама абвясціліся выкапаць сезонныя планы на 11 ліпеня.

У выніку сацыялістычнага спаворніцтва 13 мая 4 брыгады з 6 перавыканалі сваё заданне на скрэперна-заватарных машынах. У гэты дзень завоз упершыню з пачатку сезона выкапаў сутачны план на 101,4 процанта.

Сёлетя толькі за 4 месяцы працоўнага Савецкай Беларусі атрымалі даходаў па дзяржаўных звыш 10 мільянеў рублёў. У іх ліку — многа буйных выйгрышаў. Напрыклад, грн С. з Халопеніцкага раёна на 200-рублёвую аб'екцыю дзяржаўнай выйгрышнай пазыкі выйграў на 17-му тыражу 5.000 рублёў.

Буйныя выйгрышы атланы таксама ў Мінску, Магілёве, Гомелі і іншых гарадах.

(БЕЛТА).

Падтрымліваюць ініцыятыву рагачоўцаў

ЖЛОБІН. Дэлегаты гарадскога савета, медыцынскія работнікі і ўсё грамадскі актыву горада рагачоўцаў падтрымліваюць ініцыятыву рагачоўцаў, абвясціўшых барацьбу броду, неахайнасці ў быту, бескультуры.

Горад рабіт на 27 участкаў, якія ўснавальваюць урачы і дэлегаты горадсавета. На агупных сходах жылароў выдзелена каля 200 грамадскіх інспектараў. Яны кантраляруюць ажыццяўленне культуры-адукацыйных мерапрыемстваў у горадзе. За апошнія 20 дзён па ініцыятыву прапрацавалі 45 лекцыяў па санітарна-культурынай тэмы. На лекцыях прысутнічала 1.360 чалавек.

Горад азяляюцца. На вуліцах пасаджана больш 1.000 дэкаратыўных дрэў.

ПАВЫСІЦЬ ТЭМПЫ І ЯКАСЦЬ СЯЎБЫ!

Перадавая трактарная брыгада

Трактарная брыгада А. Чарнагалова (Жабіцкая МТС) аб'ядноўвае калгас «Ш Інтэрнацыянал». Брыгада выканала план ралковай сяўбы, засеўшы 261 гектар. Гадавы план трактарных работ выканан на 38 процантаў.

Тав. Чарнагаловы — вожыты брыгады. 11 год ён працаваў падавальна трактарыстам. Апошнія два гады вадзіў магутную машыну ЧТЗ і штогод вырабляў на трактар больш 1.000 гектараў (у пераважне на м'якае ворыва). Галоўныстаўком Усесаюзнага сельскагаспадарчай выстаўкі ўзнагароджаны яго Вялікай залатою медаллю.

Палі калгаса «Ш Інтэрнацыянал» — ройныя, шырочы. Прастор для работы вялікі і гэта спрыяла правільнай арганізацыі працы ў брыгадзе. Усе 4 трактарысты працуюць на адным полі: двое аруць, адзін культывуе глебу, чацвёрты сее. Так апрацавалі палі пад авёс, ячмень, пшаніцу, лён, бульбу.

Тэтым дасягаюцца многія: усе тэрыторыі — на вачах у брыгадыра; лёгка ажыццяўляюцца ўзаемная дапамога ў часе неапаваў; дзейна разгорнутыя сацыялістычныя спаборніцтва.

Таі метод работы дае магчымасць брыгадыру правільна ажыццяўляць кіравніцтва, свечасова забяспечыць тэхнічную праверку машын. Як правіла, пасля кожнай змены праводзіцца тэхнічны агляд трактараў: умацоўваюцца багеты, правяраецца інструмент, трактары змазваюцца,

запраўляюцца гаручым. Пасля другой змены праводзіцца поўная змазка машын, а таксама запраўка гаручым.

Трактарысты адчуваюць узаемную таварыскую падтрымку, кожны стараецца больш і лепш зрабіць. І. Місці, А. Боней, працуючы на трактары ЧТЗ, узорваюць за змену на 16—18 гектараў пры норме ў 10,3 гектара. Ж. Куляшэўскі прадуе пераважна на культыванні і барававанні. Ён апрацоўвае таксама на 18 гектараў за змену. Не горш прадуе на сяўбе А. Герасюк. Кожны дзень 24-радкавай сямкай ён засявае каля 26 гектараў. Пачаўшы сяўбу раніх зяраных 24 красавіка, брыгада закончыла яе 6 мая. Ші адзін кавалак зямлі ў калгасе не засеялі ўручную.

11 мая вечарам з поля вярнуўся памеснік брыгадыра Ф. Шырокі. Ён з радасцю паведаміў, што пшаніца ўжо ўсходзіць. «Відна, ніхто не пасяўіў раней нас пшаніцу». — заўважыў ён.

Пяты дзень як калгаснікі садзяць бульбу на добра падрыхтаванай глебе, а трактарысты аруць палар, культывуюць глебу пад грочку. Трактарная брыгада строга захоўвае на калгасных палях усе правілы агратэхнікі. На кожным плугу ўстаноўлены прадпужнікі. Ворыва праводзіцца на глыбіню 18—20 сантыметраў. Акуртава ажыццяўляюцца агратэхнічныя мерапрыемствы, трактарысты эканомілі 300 кілаграмаў гаручага.

Жлобін. (Спец. нар. «Звязь»).



Удзельнікі Усесаюзнага сельскагаспадарчай 1941 года — юныя натуралісты Віцебскага батанічнага сада Т. Врусер (злева), Р. Іофе і М. Сямечка абіраюць маліну, вырабляючы ў аражарнай садзе.

ФІЗАЛІС

У нас ёсць нямаля каштоўных агарочных культур, выдатных па сваім смаковым і пажыўным якасцям, але іх чамусці не заўважаюць ні землярый органы, ні прадпрыемствы харчовай прамысловасці. У нашым выпадку я маю на ўвазе агарочную культуру фізаліс, які ва ўмовах БССР мае багаты перспектывы.

Фізаліс, або мессіжніксі татам, — расліна вельмі гаспадарчая, часам дасягае 1 метра вышыні. Кветкі адзіночныя, ярка жоўтыя, палы светлажылковы або фіялетавыя, з бела-жоўтай салавяці мясцінню, на смак кісла-салодкія, з свечасаблівым прагусам. У сырм вышывае мала з'яўляюцца. Плод заключаны ў пухлякую чашачку. Іогу чашачку пры ўборцы пшадзі неабходна адразу апыць, бо яна мае вельмі горкі смак. Самі на сабе з'яўляюцца пры першым развіцці, ні ў часе змывання не маюць горкага смаку, але пачынаюць горка, калі астаюцца некалькі час у чашачках.

Фізаліс зусім не патрабаваўшы да глебы, пачынаюць на лёгкіх глебах, на зашчыненых вільготных месцах ураджаць зніжэна. Фізаліс не баяцца вясновых замарозкаў.

Ураджаць фізаліс вышэй ураджаю паміраў. Калі ўраджаць паміраў складае ў нашых умовах у сярэднім 15—17 тон з гектара, то ўраджаць фізаліс дасягае 20—25 тон з аднаго гектара.

З пшадзі фізаліс варыць выдатнае смачнае варэнне, павіда, жэле, пасляў. Варэнне з пшадзі фізаліс самае таннае і не ўступае варэнню з жонных ягадных культур.

Фізаліс у шырокім маштабе культывіруецца ў калгасах «Чырвоны лётчык», імяні Дамітравы, Багушэўскага сельсавета Бабурыцкага раёна. Калгасніцаў-пашытнік тав. Фусе Х. дабілася вялікіх поспехаў у развіцці гэтай культуры. Яна павучылася варыць варэнне з пшадзі фізаліс, што з'яўляецца вымаганым фактарам у справе паспяховага асавання гэтай культуры.

Шкавы факт. Восенню 1938 года ў Беларускаму республіканскаму другога ў газете «Известия» былі змечаныя зямлікі аб значэнні фізаліс. Тав. Фусе з'яўляўся тады дэпутатом зашчытніцкі з прасбай прасяе насіце фізаліс, даць параду і т. л. Письмы паступілі з усіх канцоў БССР. Маюўскага абласці, Урала, Ташкента, не было толькі зашчытніцкі Наркмаме БССР, ён астаўся пастароннім пацягальнікам.

Здаўнае таксама і той факт, што пшадзім акарыстання пшадзі фізаліс не закінваўся Даследчы інстытут харчовай прамысловасці.

У выніку аб'яўляюцца адносіны да гэтай культуры сінтэзі развіццё фізаліс і тыя вясноты калгасы, якія гэтым раней займаліся. Справа ў тым, што няма каму з'яўляць пшадзі, бо пшадзі саі насельніцтва зусім незнаёмы з акарыстаннем фізаліс.

Нельга прыцьці такога становішча, калі калгасы пачынаюць хадзіць перад зямельнымі органамі аб тым, каб калгасныя пшадзіныя заводы забіраі пшадзі фізаліс, як гэта мела месца ў Бабурыцку і іншых месцах Невармалітым з'яўляюцца на і тое, што ні Наркмаме, ні Інстытут харчовай прамысловасці, ні Беларускаму пшадзіраўніцкаму астаніцы да адзіночна часу не аб'яўляюцца вышывіць папулярнай брашуры аб новай агарочнай культуры.

Фізаліс — каштоўная культура. Яна павіна па праву заняць пачатнае месца ў нашай кавсернай прамысловасці.

К. ІОСЕЛІЧ, старшы знаміст Наркмаме БССР.

Навіны навукі

ПРАБЛЕМЫ ПАЗАЛЁГАЧНАГА ТУБЕРКУЛЁЗА

У гэтым годзе пры Акадэміі навук БССР на базе Інстытута фізіялогі і метэаэкалогіі кабінетам арганізацыя Інстытут тэарэтычнай і клінічнай медыцыны, які навінен стаў вядучай навукова-даследчай установай у галіне медыцынскай навукі.

У састану інстытута ўваходзіць рад дзелаві і лабараторый. Сярод іх — лабараторыя на вывучэнні пазалёгачнага туберкулёза, узвучальваемага акадэмікам Фёдарам Оскаравічам Гаусманам.

Не гледзячы на немазальны год, акадэмік Гаусман поўн творчай энергіі. Ён з захвапеннем расказвае аб апошніх работах супрацоўнікаў лабараторыі, аб дасягнутых плавях і перспектывах:

— Многія лічаць, што туберкулёз паразіта пераважна дзетка. А між тым паразіта сустракаецца туберкулёз іншых арганізмаў: пачок, касцей і асабліва часта — бранхіяльных залоз без паражэння дзетка. Вольнасьць дзетка, заражаных туберкулёзам, жыве і прадуе, не падазраючы, што ў іх павольна развіваецца працэс хваробы. Іфекцыя можа праявіцца скарэй, пад маской самых розных захворванняў, якія не маюць уратау назав повалу дзетка аб туберкулёзе, — часам у выхадзе гршыў некалькі раз у годзе, сухіх і мокрых пашурытаў, неўрастані, расстройства дзейнасці страўніка і кішкы. Хвораму астаніць дзіцяці — халестыты, маларыя і іншыя захворванні, але сапраўдная прычына хваробы часта астаецца неведмай. Задача, якую я перад сабой даўно паставіў, — творыць акадэмік Гаусман, — заключаецца ў тым, каб выявіць туберкулёзны характар гэтых захворванняў, ад якіх людзі годзім лечыцца ў санаторыях, на курортах і ў больніцах, часта бескарна працячы вліцця гршыні.

І сапраўды, выправаваена акадэмікам Гаусманам і яго супрацоўнікамі сістэма даследаў, якая ўратау выявіць скрыты туберкулёз. Пры выстукванні такіх хворых знаходзіць міжанагачнае прытуленне, як выражэнне бранхіаліта — паражэння бранхіяльных залоз. Гэта-ж паказвае рентген. Яго паходжанія гэта паражэнне, можа ўстанавіць, ушырсковаць пад скуру дыягнастычную дозу туберкуліна, які стварае агальную рэакцыю і, апрача таго, месцовую рэакцыю ў тым органе, які паражон туберкулёзам.

Туберкулёзны захворванні, рана распазнаваны, падаюцца лячэнню. Таву ранняя дыягнастыка мае рашучае значэнне.

Акадэмік Гаусман расказвае аб хворым ІІ. Ён прійшоў у клініку са скаргамі на болі ў жываце, страту прадавольнасці. У яго — захворванне печыні, жаўтуха, хвароба прадаўжаецца больш 10 год. Многія клінікі, курорты і санаторыі баяліся ў сваіх спясах гэтага хвората. Правільна паставілі дыягназ і прымяненне лячэння туберкулёзнай вяршылі сывау. Іцпер грамадзянін ІІ. зусі здаровы.

Можна было-б прывесці многа такіх прыкладаў. Яна адно: прароблена вялікая і карысная работа. Які-ж яе далейшыя перспектывы? Зараз над кіраўніцтвам акадэміка Гаусмана навуковыя супрацоўнікі Бейдзюва, Фабрыкант, Чарно і Ківеліцкі прадаўжаюць вывучэнне праблемы пазалёгачнага туберкулёза. Яны вывучаюць зменены ў біялогію і твучыцца абмеце пры туберкулёзе, глыбока распрацоўваюць пытанне аб туберкулёзе мочанапаловай сістэмы, вывучаюць утвучы туберкулёзнага паражэння бранхіяльных і мезентэрыяльных залоз на дзейнасць страўніка і кішкы. Гэтыя работы маюць вялікае навуковае значэнне.

І. ПЕЙМЕР, вучоны сакратар Інстытута тэарэтычнай і клінічнай медыцыны Акадэміі навук БССР.

Прычыны адставання

БАРЫСАЎ (Па тэлефону). Сяўба яравых у калгасах Барысаўскага раёна ўсё яшчэ праходзіць марудна. На 10 мая план выканан на 28 процантаў. Выключна неадавальняюча прадуе трактарны парк. Барысаўская МТС план вясновых работ выканала на 35,2 проц., Палележская на 30,6 проц., Прыаміскага — на 21,7 проц. Большасць трактараў прастаніла. За ўвесь час сяўбы тры трактары Прыаміскага МТС, якія працуюць у калгасах Зыбьскага сельсавета, узаралі толькі... 7 гектараў.

Кіраўнікі Барысаўскага МТС не ўлічваючы патрабасці калгасаў, механічны размеркаваюць трактары. Так, напрыклад, у калгас «Другая пшадзіца», які павінен вясень усяго 100 гектараў яравых, МТС накіравала тры трактары. У гэты-ж час у іншых калгасах, якія маюць неадстаковую колькасць рабочых коней і ў сяўбе вельмі адстаюць, не паслан ні адзін трактар.

Кіраўнікі МТС тармозяць разгортванне палых работ у калгасах. Для газэгенаратарных трактараў у Барысаўскага МТС толькі зарас пачалі сушыць чуркі. Усе трактары тут працуюць у адну змену. Кіраўнікі МТС спасылаюцца на атустаніць электрамячак. Між тым на складзе Сельгаснаба ляжыць 160 электрамячак.

Другі тэмызень у раёне праходзіць сяўба, але амаль усюды сеець ўручную. Конныя і радковыя сямкі стаяць. Гэта мала турбуе работнікаў МТС. Старшы аграном Барысаўскага МТС тав. Саніч дві дні збіраў паехаць у калгас «Рассвет» і ўстанавіць там трактарную сямку, але так і не паехаў.

25 красавіка. Калгасы «Пернае мая», «17 верасня» і імяні Сталіна, Траецкага раёна, закончылі сяўбу зяраных да 1 мая.

Перадавыя МТС многа спрыялі хуткай і паспяховай сяўбе. Трактарыст Громенскі МТС тав. Кунаш узорваў у дзень на 8—9 гектараў пры норме ў 5 гектараў; трактарыст Кароташ засеваў радковы сямкай на 18 гектараў у дзень пры норме ў 12 гектараў.

Зараз у абласці паўсемесна поўнем ходам ідзе пасадка бульбы.

Закончылі сяўбу каласавых

БЕЛАСТОК. (Нар. «Звязь»). Вясна ў гэтым годзе з капрызамі. Але калгаснікі і аднаасобнікі абласці свечасова ўлічылі асаблівасці вясны і максімальна ўшчыльняюць тэрміны сяўбы. На 10 мая па абласці засеяна зяраных каласавых культур 187.175 гектараў, што складае 101,4 проц. плана.

Ва ўсіх раёнах перадавымі сяўбы з'яўляюцца калгасы. Напрыклад, калгасы імяні Дзержынскага, Дожынскага раёна, і «Чырвоны пагранічнік», Сяндзюкага раёна, дзякуючы добрай падрыхтоўцы і арганізаванай рабоце закончылі сяўбу да 25 красавіка. Калгасы «Пернае мая», «17 верасня» і імяні Сталіна, Траецкага раёна, закончылі сяўбу зяраных да 1 мая.

Перадавыя МТС многа спрыялі хуткай і паспяховай сяўбе. Трактарыст Громенскі МТС тав. Кунаш узорваў у дзень на 8—9 гектараў пры норме ў 5 гектараў; трактарыст Кароташ засеваў радковы сямкай на 18 гектараў у дзень пры норме ў 12 гектараў.

Зараз у абласці паўсемесна поўнем ходам ідзе пасадка бульбы.

Закончылі сяўбу каласавых

25 красавіка. Калгасы «Пернае мая», «17 верасня» і імяні Сталіна, Траецкага раёна, закончылі сяўбу зяраных да 1 мая.

Перадавыя МТС многа спрыялі хуткай і паспяховай сяўбе. Трактарыст Громенскі МТС тав. Кунаш узорваў у дзень на 8—9 гектараў пры норме ў 5 гектараў; трактарыст Кароташ засеваў радковы сямкай на 18 гектараў у дзень пры норме ў 12 гектараў.

Зараз у абласці паўсемесна поўнем ходам ідзе пасадка бульбы.

Атрымліваюць дадатковую аплату

ВІПЕБСК. (Па тэлефону). Многія работнікі жылгэлагаспых ферм Полацкага раёна дабіліся поспехаў у сваёй рабоце. Так, дзяржа калгас «Новыя Гораны», Шапілаўскага сельсавета, Алія Русенская ад заманаваўшых за ён 10 кароў атрымала і здала на ферму 10 цялят. На аснове паставы СНС СССР і ЦК ВКП(б) аб дадатковай аплате прым калгаснікаў, ёй выдана 60 літраў малака. Анастасія Ка-

Атрымліваюць дадатковую аплату

пыленка — дзярка калгаса «Герой працы», Юравіцкага сельсавета, ад 13 кароў здала на ферму 13 добра ўзрослых цялят. Капыленка таксама атрымала дадатковую аплату.

Дадатковую аплату атрымалі дзяркі калгасы «Шлях Сталіна», Бельскага сельсавета, тт. Сітніцкага, Бердзішчынскага, якія поўнасьцю захавалі маладзкіх.

Каменшчык

Дзядуля Арон заўсёды любіць уставаць вельмі рана і праціса на сонных вуліцах роллага горада. Часта сьвірджае ён адно, што ніхто, апрача яго, не можа зраўняць прыемнасці такіх ранішніх праўкаў. Між іншым жонка яго, старыня ка Рыва, не надале гэтаму вялікага значэння.

— Проста прывык мой муж рана ўставаць, доўгія гады выправаваў ў ім гэтую прывычку. Дзі і я сама...

І пачынае бадуць рыкаваць, як бывала, працягваючы яна яшчэ раней свайго мужа, паставіць самавар, прытуе спячанае, застане ў наперу другое спячанае — гэта яму па назе работы дзень.

— Але пярер, — развіваець старауха ругамі, — навошта яму цпер так рана ўставаць, спаў-бы яшчэ трохі. На работу воль ужо год воем не ходзіць, ад хваробы несію атрымаўся, ды і сны і дохі нас не забываюць...

На ўсе гэтыя размажаны Арон, паздаваўчы сівую барду, адказаў:

— Духу майстра разумець трэба... Хіба для забавы я ўходжу? Не. Для справы, для справы...

Сапраўды, у дзядулі Арона была ў жыцці вялікая справа. Яна надала яго жыццю велізарны сэнс.

Раніш, лучы на вуліцах горада, ён сшыўся каля прыгожых мюганавярхоўных будынкаў, не адрываючыся, доўга глядзеў на карнізы, на калоны, на лесніцы, і ў душы расла і півла радасць. «Мая работа, добрая работа» — думалася ў гэтыя мінуты. Вялікай штурхатой рую ён паглядзеў спыны дамоў і прыгавараў адно: «Харош, прыгажуні!».

На душы часам рабілася сумна, было яму да болю крыўдна, калі ён бачыў аб-

валіўшыся штурхатку, збітую цагану. «Ай, ай, ай, падобра», — пакурчаў ён галавой, сароміў як мог упараўляюцца дамы, патрабаваў неадкладнага рамонту. «Гэта ўсёброўна як рана на чалавечым целе», — з дасадлай гавару ён. Часта (аб гэтым, вядома, Рыва не ведала) ён браў сваю ланцугу, узорвень, правіла і сам да таго, як разгаралася рана, залезваў такіх рана на каменных целах будываных яго рукамі дамоў.

У сонныя летнія дні ні жонка, ні сны і дохі, ні нявесці, ні ўнукі яго і ў вочы не бачылі. Яго ўгаварвалі хадзіць за горад, на дачу, надыхаць араматы сапсновага леу, паслухаць, як ітупілі сываюць, як шуміць крыніца сярод забянага лугу.

— Усё гэта вельмі добра, мае мілыя гадубкі, — адказаў Арон, — але ў мяне неадкладныя справы. У мяне справы больш важныя за дачу, у мяне будоўля ў разгары!

Пры гэтым ён пачаваў Рыву, сымноў, дачок, унукаў і ўходзіў на палы дні. Абшарпачыцца на кіеб, ён паспешываў паходзіць ішоў на вуліцах, дзе кожны казень яго знаёмы і мілы. Ён узяўся за рыштыванні новабудунага дома. Сарца была і ад атоманасці, і ад радасці; і калі яго былі вучы — маладыя каменшчыкі з дачорам напаміналі яму аб адпачынку, аб тым, што трэба сабе шкарываць, што, моў, чуваль, як яго сарца стужае, — яны называлі тую адзін адзак:

— Гэта ад радасці. Не магу без вас жыць, з вамі я зусім малалы. І наогул, калі вы столькі пагнілі ўкладзеце, колькі я за свае семдзесят год, тады толькі зраўнеме...

— Раней або пазней ты аб усім даведася, — сказаў ён ёй.

Сакрат ведаў толькі дзядуля і яго чатыры ўнукі — Міша, Зямка, Абрама і Яна — ледзі двух сымноў Арона — таксама каменшчыкаў. Напярэдадні таго асаблага дня дзядуля дагаварыўся з імі, каб спаткацца на світанні. Яны снежаны сямю ноема на зямлі, калі старыня вышав на вуліцу. Унукі ўжо чакалі яго ля дзвярэй. Светлая ўсешка асвятляла гвар Арона. Ён абідуў дзвэй, пачалаваў кожнага паасобку ад усяго сарца і сказаў:

— Я вітаю вас, мае дзеткі, з гэтым вялікім внем!

Стары ішоў з унукамі горды і пшаслівы. Горд толькі працяпаўся, і ў прадранішній імгзе слаба выгусоўваліся контуры дамоў. Упердазе, на цхай вуліцы, бліснучы увесь залты агням і стройны чатырохпавярховы дом.

— Вось гэта наша ішома, — узрадавала, у адзін голас, праказалі ўнукі.

Дом выглядаў казачным палацам, зяночы ў начной пшеры. Ён узвышаўся за жалезнай агарожаў, вышачаючыся сваіх шырокім паўсерам, калонамі, карнізамі. Ён ўваходу старога Арона сустракаў застры — яго вучы.

— Сам прывёў сваіх унукаў, значыць добрымі работнікамі будучы, — заўважылі майстры.

Між тым усё больш прыбывала вучнаў шкولى. Яны прыходзілі разам з маперамі, банькамі, брагамі і сестрамі. Яны шлі па шырокіх лесніцах, устаўленых вапонамі, яны налімаіся на паверхнях, захоўвалі ў накой, дзе будучы вучыцца, дзе будучы адпачываць. Зэгым усе трыста вучнаў запоўнілі вялікі зал.

На сцену вышав дзядуля Арон. Ухвалявана ён пачаў гаварыць. У зале панавала цішыня. Дзядуля гаварыў ніха, часта сшыняючыся, падносіў хустачку да вачэй.

Письмы ў редакцыю

Данаваўскага МТМ нарышала дагавор з калгасам аб рамоне аўтамашыны

Яшчэ 2 снежня мінулага года праўленне калгаса «Комінтэрн», Камарыскага раёна, здала Данаваўскага МТМ для рамону аўтамашыны. Згодна дагавору, машына павіна была быць адрамантавана ў лютым месяцы гэтага года, але воль ужо праійшоў красавік, а машына ўсё яшчэ не гатова.

Пры праверцы аказалася, што машына стаяць пад адкрытым небам, ляталі ле псуецца. На пытанне, чаму не выканана дагавор, дырэктар МТМ тав. Мельбар адказаў: «Калі ласка, можаце забраць машыну».

Н. І. ДРАБІШЧУСНІ, рахункавод калгаса «Комінтэрн».

Снабжаюць надобракаснай мукой

Кіраўнік малярскага абласной канторы «Зялотварно» тав. Іахавец прымае ад сваіх паступіўчыкоў надобракасную муку і паслае яе хлебавіцарям. Так, у мінулым годзе Мазырскаму хлебавозаву было накіравана 100 тон мукі драўнянай якасці. Такая-ж мука ў колькасці 80 тон атрутавана і ў Нараўлянскі раён.

Не лепшае становішча ў гэтым годзе. Мука 87-і 65-процантатнага палому, якаа накіроўваецца хлебавозавам, нестандартная і з павышанай вільготнасцю.

Аб фактах атрымання надобракаснай і нестандартнай прадукцыі ведаюць у Мазырскага гарадской пракуратору Алякс Міхто не прымае мер супроць нарышальнікаў паставоны ўрада, аб аднаасці за прыблему надобракаснай сываіны.

Н. А. ГУТМАН, дырэктар Мазырскага хлебамінабана.

Па слядах неапублікаваных пісем

Калгаснік В. Т. у сваім пісьме редакцыі пісаў аб фактах пакаражы бульбы і сена ў калгасе «Шлях сацыялізма», Усехскага сельсавета, Калічэўскага раёна. Аўтар указваў, што старыня калгаса Касляна І. А. не толькі не вёў барацьбы з ракардальнікам калгаснай маёмасці, але і сам прымаў удзел у апакаражы.

— Я вітаю вас, мае мілыя дзеткі, я вітаю вас, — сказаў ён, і зал разраўзіўся алладасментамі. — Вы пшасціраў, басюнка пшасціраў. Паглядзіце, у якім доме вы будзеце вучыцца — якія залы, волькі святла, яшчэ, чыстыя; не так мы калесці пачыналі свой шлях у жыцці. Мне было сямнаццаць год, калі я прійшоў у горад і стаў прававаць каменшчыкам. На акраіне горада стаяў нікі, пшаны драўляны барак для рабочых. На палосе спалі мы, падлеткі. Горкай была наша праца, горкім быў наш хлеб. Ва-жма, дзеткі мае, столькі пшасці дзедна, што самому даччына жыць і радавацца ваму пшасці! Вучыцеся-ж добра, ніколі не ўніжаіце арнай працяў нанау прафесію каменшчыкаў. Ведаеце, мне воль часта гавораць: «Табе патрэбен спакое, табе патрэбен спакой»...

Старык на міг змоўка, зноў абрўў поіркам зал, з усіх ратой аюга на яго глядзель поўная пшасцінасіці, поўная поўныя вочы. Ён пачаў руку над галавой і прадаўжаў:

— Але не, не, — нібы адганяючы ад себе непазганіючы мысьлі, гтрахнуў Арон руючы — не, якія рана мне на спакой. Я павінен насіць яшчэ многае зрабіць, разам з вамі зрабіць, мілыя дзеткі. Пачерае, я астаюся ў вас, я вас буду вучыць нашай прыгожай прафесіі, а па другое, што па-другое — вы даведасяце потым...

...Вучы ўвайшлі ў прасторны, высокі і светлы зал майстары.

Разгаралася пудоўная ранаца. Скрэзь зашчытнуае прычудлівым узорам шкло прабіраўся прамені снежанага сонца, асвятляючы велізарны зал і твары трохсот унавоў. Яны ўжо стаялі апрагнутыя ў халаты, трымаючы ў руках ланцаткі. Усе сдухаўі расказ дзядулі Арона аб тым, як трэба парыхтоўваць гліну, пэмент, як уздываць цеглу. Дзядуля ўклаў некалькі пагнін, і перад вачыма будучых каменшчыкаў вырас кавазачак сшыны.

З а р у б я ж о м

Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі

(Дзённым ваенным дзеянняў)

На англа-германскай фронце — пазначана актывізацыя авіяцыі. Германскія самалёты, паводляючы ў зводцы германскага камандавання, у ноч на 14 мая падвергілі бомбардзіроўцы некаторыя важныя порты ў Паўднёвай і Цэнтральнай Англіі. На ўсход ад Сандэрленда германская авіяцыя зацэпала 3 англійскія гандлёвыя паравозы.

Ноч 13 мая, перадае агенства Ройтэр, англійскія вайска-паветраныя сілы зрабілі палёт на востраве Гельголанд (у Паўночным моры). Злучаны англійскай бомбардзіроўчавай авіяцыя зрабілі таксама палёт на германскія гандлёвыя судны, якія знаходзіліся поблізу ўзбярэжжа Галаманды і Францыі, і, апрача таго, на германскую базу Сен-Назер (Францыя). У рэзультате аперацыі некалькі германскіх суднаў было затоплена або пашкоджана. У ноч на 14 мая авіяцыя англійскіх вайска-паветраных сіл была абмежаваная. Англійскія знішчальнікі зрабілі палёт на аэрадром Остандэ (Бельгія).

Ваенным дзеяннямі ў басейне Міжземнага мора павялічылі ўсё больш шырыню характару. Паранейшаму найбольшую актывізацыю праяўляе авіяцыя вучучых старон. Паводле зводкі германскага камандавання, зноў падвергілі бомбардзіроўцы авіяпорт Луна на востраве Малта. Ва ўсходняй частцы Міжземнага мора, адзначаючы ў зводцы італьянскага камандавання, італьянскія самалёты атакавалі англійскі караван суднаў; пашкоджан адзін паравоз. Бомбардзіроўцы падвергілі таксама марскія базы Александрыі. У зводцы англійскага камандавання ўказваецца, што англійская авіяцыя адзіраць вялікую ролю ў затрыманні працоўнага

германа-італьянскіх войск у раёне Солума і Бабака. Англійскія знішчальнікі робяць глыбокія патрульныя палёты над Кірэнайскі. Англійскія самалёты зноў зрабілі палёт на Бенгазі.

У зоне Тобрука актывізацыя ваенных дзеянняў не было. У раёне Соаума, гаворыцца ў зводцы германскага камандавання, германскія разведчыя часткі прасунуліся на ўсход і паўднёвы ўсход. Карэспандэнт газеты «Нью-Йорк таймс», які знаходзіцца з англійскімі войскамі ў Егіпце, таксама паведамляе, што тры германскія мотамеханізаваныя калонны, якія складаліся з матарызаванай пяхоты, танкаў і броняўтанкаміў увогуле да 200 машын, прасунуліся на 50 км. на ўсход у напрамку Зафаті (Егіпет). Аднак, сустрапішы аліор англійскай авіяцыі і механізаваных частак, вымушаны былі адступіць.

Ва ўсходняй Афрыцы, у Абісініі, паводле зводкі італьянскага камандавання, адзначаецца артылерыйская перастрэлка ў састары Аль-Алагі. Англійская авіяцыя, гаворыцца ў камюніке камандавання англійскіх паветраных сіл на Бліжнім Усходзе, бомбардзіравалі ірацкія часткі ў розных пунктах краіны. У ірацкім камюніке паведамляецца, што 13 мая англійская авіяцыя зрабіла палёт на Рафат (на 56 км. на поўдзень ад Багдада) і правадзіла бомбардзіроўчыя атакі. 14 мая (ТАСС).

У Ірану адзначаюцца актывізацыя англійскай авіяцыі. Англійскія самалёты, гаворыцца ў камюніке камандавання англійскіх паветраных сіл на Бліжнім Усходзе, бомбардзіравалі ірацкія часткі ў розных пунктах краіны. У ірацкім камюніке паведамляецца, што 13 мая англійская авіяцыя зрабіла палёт на Рафат (на 56 км. на поўдзень ад Багдада) і правадзіла бомбардзіроўчыя атакі. 14 мая (ТАСС).

РАСПАРАДЖЭННЕ ГІТЛЕРА

БЕРЛІН, 13 мая. (ТАСС). Як перадае Германскае інфармацыйнае бюро, Гітлер выдзіў распарадкі аб тым, што існаваўшае да гэтага часу бюро намесніка Гітлера будзе вядзеш інтэнсыва «кавалерыйскіх» нацыянальна-соцыялістычнай партыі. Гэта кавалерыйскі, кіраўніком якой з'яўляецца Мартын Борман, будзе падпарадкавана асабіста Гітлеру.

ГЕРМАНИЯ АБ'ЯВІЛА ЧЫРВОНАЕ МОРА ЗОНАЙ ВАЕННЫХ АПЕРАЦЫЙ

БЕРЛІН, 14 мая. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае афіцыйнае паведамленне, у якім гаворыцца, што ў выніку развіцця ваенных дзеянняў на ўсходняй частцы Міжземнага мора трэба чакаць у будучым аперацыі германскіх ваенных сіл таксама і ў Чырвоным моры. Такім чынам, кожны судна, якое плавае ў гэтай зоне ваенных аперацый, можа быць прысвоена мінімі альбо іншымі суднамі. Германскі ўрад перасцярагае ад плавання ў водах паўночнай часткі Чырвонага мора да тропікаў, уключаючы Суэцкі і Акабскі залівы. Выключэннем з'яўляюцца тэрытарыяльныя воды Саудаўскай Аравіі.

КАНЦЭНТРАЦЫЯ АНГЛІЙСКИХ ВОЙСК У ФРЫТАУНЕ

НЬЮ-ІОРК, 14 мая. (ТАСС). Як паведамляе газета «Нью-Йорк таймс», членскія каманды грузавога паравоза «Уэст-Кэбар», заявілі, што 26 красавіка ў Фрытаун (Брытанская Заходняя Афрыка) прыбыў англійскі паравоз «Монарх оф Бермууд» выдаткаваным у 22.000 тон, на борту якога знаходзілася ад 3.000 да 5.000 салдат. Устаўж-ж у Фрытаун, паводле слоў членаў каманды, скаанцэнтравана 25 тыс. англійскіх салдат.

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯ АБ ПАДРЫХОТЧЫХ АНГЛІЙСКИХ ЛЕТЧИНАУ У ЗША

НЬЮ-ІОРК, 14 мая. (ТАСС). Як перадае агенства Асоцыяйтэд Прэс з Вашынгтона, ваеннае міністэрства ЗША і англійскае пасольства абмяркоўваюць план падрыхтоўкі англійскіх летчыкаў у ЗША. Калі гэты план будзе канчаткова алобран, то ў бліжэйшы час у ЗША будуць арганізаваны авіяцыйныя школы, у якіх, магчыма, будуць абувацца 2 тыс. англійцаў. Іх будуць абуваць амерыканскія інструктары на амерыканскіх самалётах.

ЗАЯВА АУСТРАЛІЙСКАГА ВАЕННАГА МІНІСТРА СПЕНДРА

НЬЮ-ІОРК, 14 мая. (ТАСС). Агенства Асоцыяйтэд Прэс перадае, што, як заявіў аўстралійскі ваенны міністр Спендр, ён атрымаў ад намесніка гадоўнакамандуючага брытанскіх узброеных сіл на Бліжнім Усходзе генерал-лейтэнанта Вэма паведамленне аб становішчы на фронце. Вэма ўказаў, што стан вайны брытанскіх войск у Ірані, асабліва ў раёне Тобрука, значна паляпшылася.

УСТАНАВЛЕННЕ ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ АДНОСІН ПАМІЖ КІТАЕМ І АУСТРАЛІЯЙ

ЧУНПІН, 13 мая. (ТАСС). Кітайскае міністэрства замежных спраў апублікавала ўчора камюніке аб устанавленні дыпламатычных адносін паміж Кітаем і Аўстраліяй. Кітайскі ўрад і ўрад Аўстраліі, гаворыцца ў камюніке, разлучылі аб'яўлены дыпламатычныя прадстаўнікі. Кітайскі ўрад у хуткім часе накіруе пасламіка ў Канберу, а ўрад Аўстраліі назначыць пасламіка ў Чунпін.



Калектыв мейстэрату да ўсесазаднага агляду тэатральнай самадзейнай паказуў прэсу «Слава Гусева». Паставіўца аспірант нармальнай анатоміі Беларускага дзяржаўнага інстытута П. Савіна. На здымку: адна з другога акта 5-й карціны (справа налева) — студэнт першага курса М. Шакоўскі ў ролі прафесара, студэнт першага курса Т. Машчэнін ў ролі Матэяльска, студэнтка другога курса В. Вячора ў ролі п'яніцы, студэнтка другога курса Л. Лейна ў ролі сястры, студэнт першага курса Л. Гофеншпэлер ў ролі шноўра. Фото І. Калініскага.

ТЭАТР

„ХЛОПЕЦ З НАШАГА ГОРАДА“

(Прэм'ера ў 2-м Беларускам дзяржаўным тэатры)

Пасля невялікай разлукі, прычымнай з гэтай вайнай раненне маёра Лукюніна, бацька сыраў сустрапіць зноў. Яны акрылены агульнай радасцю: толькі той агрымава паведамленне аб прысвоенні маёру Сяргею Лукюніну звання Героя Савецкага Саюза. За мужнасць і храбрасць, праяўленыя ў біях з ворагамі, унагароджан таксама бацька саратынкі маёра: майнтэны Гулашвілі і Севосцяняў і многія другія камандзіры і байцтанкісты.

— Ну і разумею-ж тэта прыдумана, што будучы стаяць біесты Героў там, дзе яны нарадзіліся. Пацумаць толькі. У той гарадку, дзе ты іграў у казакі і ганяў гадуўку — стаяць твой бранзавы біест і ўсе хлопцы горада хочунць быць падобны на тебе. Яны праходзіць ля твайго біеста і гавораць: «Гэта-ж хлопец з нашага горада». А ў душы кажуць: «А чым мы горшы?»

Так гаворыць Ваню Гулашвілі, звартаючыся да свайго любімага камандзіра і сабра Сяргея Лукюніна і стаячых поблізу таварышоў.

— Я вядо, таварышы, што калі салдата ўнагароджваюць, ён павінен думаць не пра тэ, што ён зрабіў, а пра тэ, што ён зробіць. Таварышы! Праз гэтую штурму. Вішнуу вас са штурмам. Вішнуу вас з той мінутай, калі мы пойдзем у апошні штурму, уперат, за іхні камунізма, за сваю радзіму, за свой народ, за вялікага Сталіна!

Патрыятычная прамова праслаўленага камандзіра храбрага бацькавага танкістаў закарэачаеца прапаяннай баявой камандзіра: — Па тат-тах!

І гледзучы за іхна, што вось зараз жалезнай завалы рушача бацькавага танкі і змятуць усе, што сустрапіна і на шляху.

Такі фінал новай п'есы К. Сіманава «Хлопец з нашага горада». Услед за

Маскоўскім тэатрам імені Ленінскага комсамода гэты спектакль паставіў калектыв 2-га Беларускага дзяржаўнага тэатра.

Аб'яўлены вобраз Лукюніна стварыў народны артыст рэспублікі П. С. Машчэнін, Лукюніна — студэнтка, Лукюніна — курсант школы, Лукюніна — бестрапнага ваялета камандзіра Чырвонай Арміі. Малачнаў і прае праяўлена і шчыра.

Заслужаны артыст рэспублікі П. П. Звядзючыў выконвае ролю прафесара Бурміна. Паставіўца, саратынкі і ролкі, гэтыя ролкі характару Бурміна Звядзючыў перадае з вялікім майстэрствам. Яны уносіць у спектакль многа юмару, вяселі, адаровага смеху.

Ролу адаровага камандзіра і пухоўнага таварыша капітана Гулашвілі выконвае заслужаны артыст БССР П. І. Іваноў. Добра таксама выконвае ролю капітана Севосцянява артыст А. М. Трус. Вячора — заслужаны артыст БССР П. П. Сяргейчык.

Асабліва хочацца адзначыць таленавітую ігру заслужанай артысткі рэспублікі М. С. Вяцінскі ў ролі Вары — друга і жонкі Сяргея Лукюніна. Артыстка стварыла прывабыны, цыяны вобраз герачыняй савецкай жанчыны.

«Хлопец з нашага горада» (рэжысёр П. С. Машчэнін) — глыбока хвалючы спектакль; у ім праяўлена паказаны герачыня будні нашай любаснай Чырвонай Арміі.

Прыгожыцца толькі шкадаваць, што гэты п'есаў спектакль некалькі дзенаў і невярзана аформлен мастаком Нікалаевым.

Прэзэраў «Хлопец з нашага горада» тэатр яшчэ раз павышэў свай ўпярнае і паслаўнае імкненне да работ на д сучаснай савецкай п'есай.

3. ЛАРЫСАУ. Віцебск.

У Саюзе савецкіх мастакоў БССР

25 мая ў мінскім Доме мастака агкрываецца выстаўка работ заслужанага мастака мастаўства БССР А. М. Бразера і 50 акаваральных работ Лейтмана-пейзажы вядомага акаварліста Л. М. Лейтмана. Па

выстаўцы будзе аэспіравацца больш 60 графічных партрэтаў Бразера і 50 акаваральных работ Лейтмана-пейзажы вядомага акаварліста Л. М. Лейтмана. Па

выстаўцы будзе аэспіравацца больш 60 графічных партрэтаў Бразера і 50 акаваральных работ Лейтмана-пейзажы вядомага акаварліста Л. М. Лейтмана. Па

выстаўцы будзе аэспіравацца больш 60 графічных партрэтаў Бразера і 50 акаваральных работ Лейтмана-пейзажы вядомага акаварліста Л. М. Лейтмана. Па

выстаўцы будзе аэспіравацца больш 60 графічных партрэтаў Бразера і 50 акаваральных работ Лейтмана-пейзажы вядомага акаварліста Л. М. Лейтмана. Па

выстаўцы будзе аэспіравацца больш 60 графічных партрэтаў Бразера і 50 акаваральных работ Лейтмана-пейзажы вядомага акаварліста Л. М. Лейтмана. Па

ЗЛАЧЫНЦА ЗАТРЫМАН

Мартыноўч загадваў крамай сельпо ў в. Чэрнаград, Чэрвеньскага раёна. Але кааператывная работа яго не піскавала. Аднае, чым ён захаляўся, — гэта сістэматычным п'яствам.

Галдэвае «дзёбнісь» Мартыноўча была адпена. Гульцая аніякі з работы. Але дзе ўзяць грошы на гуляцкі? Мартыноўч выршыў гэтае пытанне пасвойму. Почуў ён узяў віроўку, коў, саткі і адправіўся ў канцлярыю сельпа. Там стала грашовая скрыня, вагою ў 223 кілаграмы. У ёй было 22.656 рублёў. Мартыноўч выкаціў скрыню, паклаў яе на сцяні і павёз.

Скрын самак у пашной ціпшы прып'януў уварг сабак. Яны забрахаі. Выгаснае вяртаўнікі Кузіні і Казачонак пачэлі наустрача Мартыноўчу. Злачынца замянаўся, кінуў скрыню і ўбег.

У хуткім часе Мартыноўч быў арыштаван і прып'янут да грывінальнай алканасі на закону ад 7 жніўня 1932 года. У бліжэйшыя дні справа будзе слухацца ў Мінскім абласным судзе.

Выдатная работа сплаўшчыкаў-братоў Пігулеўскіх

У Прыпяцкім басейне, на канале Савулявічы, працуе звычайны сплаўшчыкаў-братоў Пігулеўскіх — Нікалаў, Вітора і Савелья. За дзёнаў яны сплавілі 890 кубаметраў круглага лесу пры парме 300 кубаметраў. Лес прып'януў на фарміроўчаных пунктах у найкарапейшым тэрмін — за адзін дзень замест 4 дзенаў. Заработак кожнага члена зьяна склаў 111 рублёў у дзень.

ЧЭСНАСЦЬ

З вагонаў прыбыўшага на Мінскі вакзал пезда Мінск—Каўнас выхадзілі алешчыні пасажыры. Праваднік тав. Сяляраў пачаў правярыць свайго вагона. У адным з купэ ён убачыў жаночую сумку. У ёй аказалася вялікая сума грошай, пашпарт і іншыя дакументы. Тав. Сяляраў успомніў, што ў гэтым купэ ехала сям'я: муж, жонка і дачка.

Зьявіўшы аб знаходцы прыватзіру, тав. Сяляраў тут-жа вышляў на перон вакала і адшукаў пасажыраў, якія ехалі ў яго вагоне. Сумка з грошамы была вернута пасажыру, які пакінуў яе ў купэ.

Браўніцтва пасажыраўскага аддзялення абвясціла тав. Сяляраву падзяку.

НОВЫЯ КНІГІ

Выпілі з друку і паступілі ў продаж новыя кнігі, выданыя Дзяржаўным выдавецтвам пры СНК БССР.

Зборнік вершаў паэтыцы Злі Агніцвев «Вясновы рапсод» вышаў тыражом у 3.000 экз. У зборніку змешчаны вершы, напісаныя Агніцвев на працягу апошніх двух-трех год.

П'есы для гуртнот дзіцячай самадзейнасці. У кніжцы змешчаны чатыры прывабыраныя на Усебеларускім конкурсе мінулага года п'есы: А. Якімовіч «Чалавек-Невілімка», Я. Маўр «Хата з крэва», У. Браўнчык «Знойдзены кут», І. Гурскі «Клад». Тэраж вышаня 5.000 экз.

Паведамленне

Мінскі гарадскі Кітэб (Кітэб) паведамляе ўсім членаў партыі, што 15 мая ў 20 гадзін, у Доме партыйнай асветы (вул. Зытэўска, 28), малы зал адукацыі першыя ашыкі семінара па акаварліцкай асвете рэспубліканскага акаварліста.

Адзаны рэдактар М. К. АСТАПЕНКА.

Разнагалосі ў Фінляндыі па пытанню аб пасяленні эвакуіраваных карэлаў

ХЕЛЬСІНГІ, 13 мая. (ТАСС). Днямі ў сейме абмяркоўваўся новы законпраект аб тэрміновым пасяленні карэлаў, эвакуіраваных з усходніх раёнаў, адшлюпшых да СССР па мірнам дагавору паміж СССР і Фінляндыяй ад 12 сакавіка 1940 г. Як вядома, фінляндскі ўрад пачаў прымусовую эвакуацыю насельніцтва ўсходніх раёнаў краіны ішч ў верасні 1939 года. У рэзультате сотні тысяч карэльскіх салд, рабочых і служачых жыўц у розных палках, жабрацкіх умовах.

28 чэрвеня 1940 года сейм прыняў закон аб тэрміновым пасяленні эвакуіраваных карэлаў. Аднак адразу-ж пасля выдання гэтага закона пачаўся адрыгата кампанія супраць яго рэалізацыі. Будныя шведскія і фінскія землеўладальнікі патэгарыча адмовіліся прадаставіць свае землі для пасялення іх карэлаў. Кэз абшчыні закон і захаваць свае землі, яны патрабавалі прадаставіць ім права пакупкі тэх званых «замыніцельных» зямельных карэлаў. Аднак адразу-ж пасля вышам. У якасці «замыніцельных» участкаў былі выбраны землі, знаходзячыся застачу за сотні кіламетраў ад памешчых зямельных участкаў і малярпачыны для апрадоўкі. Асабліва актывна ў гэтым напрамку выступала шведская «народная партыя» і яе лідэр фон Борн — міністэр

унутраных спраў Фінляндыі. Ішчэ і снежня мінулага года ён ва ўлічыва-тытай форме патрабаваў змянення закона аб пасяленні карэлаў з тым, каб тэрмін пакупкі «замыніцельных» участкаў быў прадэўжан да канца 1941 года. Пад шыкам будыных зямельных участкаў урад унёс у сейм законпраект аб змяненні закона аб тэрміновым пасяленні, у прыватнасці аб устанавленні тэрміна пакупкі «замыніцельных» зямельных участкаў да верасня 1941 г. Тым не менш, сельскагаспадарчая камісія сейма адхіліла параграф «22-а» законпраекта, які памчаў адтэрміноўку пакупкі «замыніцельных» участкаў да 1 верасня 1941 г. 2 мая ў сейме адбылося першае абмеркаванне новага законпраекта. Праг'ер-міністэр, выступіўшы на пасяджэнні сейма, патрабаваў адаролі права пакупкі «замыніцельных» зямельных участкаў да 1 верасня 1941 г. 2 мая ў сейме адбылося другое абмеркаванне яго ў сейме.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

Большасцю галасоў параграф «22-а» і іншыя менш важныя пункты законпраекта былі адхілены. Міністэр унутраных спраў фон Борн пачаў у астаўку. Спраты і ў сейме паказалі, што ўнутрышні-тыяная барацьба ў краіне абвастрылася.

МІНСКІ ДАРОЖНА-МЕХАНІЧНЫ ТЭХНІКУМ УЗ ННВД СССР аб'яўляе прыём студэнтаў

НА ПЕРШЫ КУРС УСІХ АДЛІЖЛЕНІЯў І СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯў.

Тэхнікум рыхтуе: Дарожна-будавнічае аддзяленне — тэхнікаў па будаўніцтву аўтамабільных дарог і мастоў; Дарожна-механічнае аддзяленне — тэхнікаў-механікаў па эксплуатацыі і рамонту дарожных машын, аўтамабільў і трактарў; Аўтамабільнае аддзяленне — тэхнікаў-механікаў па эксплуатацыі і рамонту аўтамабільў.

Студэнты ўсіх спецыялізацый адукацыя зьяна па аўтамабільах і трактарах.

У тэхнікум прымаюцца грамадзяне СССР абодвух полаў ва ўзросце ад 14 да 30 год, акончыўшыя няпоўную сярэнюю школу або 7 класа сярэдняй школы.

Плата на навуачнае і стипендыяльнае намячаюцца аголада паставоны СНК СССР.

Прадастаўляецца інтэрнат, паліку спецыяльнай прыналежнасці. Пры тэхнікуме бодь сталовай.

</